

18.06.2020

заседание Совета университета

№		Докладчик	Готовят
1	Аб задачах па ўмацаванні выканаўчай дысцыпліны і грамадскага парадку ў святле патрабаванняў дырэктывы Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь № 1 "Аб мерах па ўмацаванні грамадскай бяспекі і дысцыпліны" і № 2 "Аб мерах па далейшай дэбюракратызацыі дзяржаўнага апарата".	Лаўрыновіч Д.С.	Прарэктары, дэканы, кіраўнікі аддзелаў і службаў
2	Балаціроўка навукова-педагагічных кадраў.	Лаўрыновіч Д.С.	Конкурсная камісія.
3	Рознае		

Решение:

ВОПРОС:

1. Аб задачах па ўмацаванні выканаўчай дысцыпліны і грамадскага парадку ў святле патрабаванняў дырэктывы Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь № 1 "Аб мерах па ўмацаванні грамадскай бяспекі і дысцыпліны" і № 2 "Аб мерах па далейшай дэбюракратызацыі дзяржаўнага апарата".

ПОСТАНОВЛЕНИЕ:

- 1.1. Информацию принять к сведению.
- 1.2. Руководителям всех структурных подразделений университета неукоснительно исполнять требования Директив №№ 1, 2 Президента Республики Беларусь по укреплению трудовой и исполнительской дисциплины в университете.
- 1.3. Деканам факультетов, заведующим кафедрами, руководителям структурных подразделений университета проводить постоянную работу с подчиненными по неукоснительному соблюдению антикоррупционного законодательства и недопущению случаев взяточничества. Своевременно информировать руководство университета о возможных случаях проявления коррупционных действий со стороны преподавателей и сотрудников.
- 1.4. Контроль за выполнением данного постановления возложить на первого проректора Д.С. Лавриновича.

ВОПРОС:

2. Балаціроўка навукова-педагагічных кадраў.

3. РАЗНОЕ

ВОПРОС:

3.1. О включении в план научно-исследовательских работ университета на 2020 г. темы "Разработка метода анестезиологического обеспечения нейрохирургических вмешательств у пациентов с черепно-мозговой травмой" по кафедре спортивных и медико-биологических дисциплин (научный руководитель – Марочков А.В.).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ:

Включить в план научно-исследовательских работ университета на 2020 г. тему "Разработка метода анестезиологического обеспечения нейрохирургических вмешательств у пациентов с черепно-мозговой травмой" по кафедре спортивных и медико-биологических дисциплин (научный руководитель – Марочков А.В.).

ВОПРОС:

3.2. Об утверждении решения комиссии по присуждению Премии «За высокие достижения в научно-образовательной сфере» в 2019/2020 учебном году, протокол № 1 от 17.06.2020.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ:

Премии «За высокие достижения в научно-образовательной сфере» в 2019/2020 учебном году присудить Чегеровой Т.И., кандидату технических наук, доценту, доценту кафедры экономики и управления.

ВОПРОС:

3.3. Об утверждении учебно-методических комплексов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ:

Утвердить следующие учебно-методические комплексы:

СПИСОК

электронных учебно-методических комплексов, рекомендованных к утверждению на совете университета июнь 2020

№п/п	Название дисциплины	Название комплекса	Шифр и название специальности	Автор-составитель	Кафедра
1	Музыкально-педагогическое проектирование	Музыкально-педагогическое проектирование	1-03 01 07 Музыкальное искусство, ритмика и хореография	Голешевич Б.О.	Музыки и эстетического образования

СПИСОК
учебно-методических комплексов, рекомендованных к утверждению
на совете университета июнь 2020

№п/п	Название дисциплины	Название комплекса	Шифр и название специальности	Автор-составитель	Кафедра
1.	Система планирования подготовки, организация и проведение соревнований в видах лёгкой атлетики	Система планирования подготовки, организация и проведение соревнований в видах лёгкой атлетики	1-03 02 01 Физическая культура	Панасюк Н.Б., Иванов В.Г.	Спортивных и медико-биологических дисциплин
	Методика музыкального воспитания	Методика музыкального воспитания	1-03 01 07 Музыкальное искусство, ритмика и хореография	Рева В.П., Мотычко Е.В.	Музыки и эстетического образования
2.	Повышение спортивного мастерства (восточные единоборства)	Повышение спортивного мастерства (восточные единоборства)	1-03 02 01 Физическая культура	Баранов Л.Г.	Физического воспитания и спорта
3.	История литературы страны изучаемого языка XVIII века	История литературы страны изучаемого языка XVIII века	1-21 05 06 Романо-германская филология	Пинчукова Т.П.	Романо-германской филологии